



УНІВЕРСІТЭТ У ЛЕНІНСКІЯ ДНІ

Ён бачыў Леніна

Камсамольская арганізацыя адміністрацыйна-гаспадарчай часткі шырока адзначыла 98-ю гадавіну з дня нараджэння Уладзіміра Ільіча Леніна.

Камсамольцы Л. Аверчанкаў, І. Разанцаў і У. Вішнеўскі аформілі фота-ілюстратыўную вітрыну «Ільч з намі», у матэрыялах якой адлюстраваны жыццёвые шляхі і рэвалюцыйная дзеянасць вялікага правадыра чалавечества.

У час падрыхтоўкі да Ленінскіх дзён многія члены арганізацыі выказалі жаданне сустрэцца з удзельнікамі вялікіх рэвалюцыйных падзеяў, з ветэранамі Вялікай Каstryчніцкай сацыялістычнай рэвалюцыі і грамадзянскай вайны.

Камсамольская арганізацыя адміністрацыйна-гаспадарчай часткі запрасіла да сябе персаналінага пенсіянера удзельніка Каstryчніка і грамадзянскай вайны Г. М. Спірыданава. Георгій Максімавіч расказаў прысутным аб сваіх сустрэчах з Ільічом, аб тым, як увесь народ дапамагаў бальшавіцкай партыі ў гады грамадзянскай вайны, як народ любіў сваіго правадыра.

У заключэнне камсамольцы праслушалі грамзапісы двух прамоў Уладзіміра Ільіча Леніна.

В. ЛУСКІНА.

Агляд студэнцкай навуковай думкі

Закончылася ХХ студэнцкая наўкуовая канферэнцыя, прысвечаная памяці У. І. Леніна. Канферэнцыя праводзіла сваю работу па факультэтам.

Два дні збираліся студэнты геафака на аблеркаванне сваіх наўкуowych прац. І хай іх самастойныя крокі ў наўкуцы яшчэ няўпэў-

нены, але яны дазваляюць студэнтам развіць свае думкі, узыскі на шырокую дарогу наўковых ведаў.

Першым з дакладам «Ленін аб поунай і канчатковай перамозе сацыялізма» выступіў другакурснік М. Бабіч. У. А. Хадзко — іншая тэма: «Ленін аб эканамічнай ролі савецкай дзяржавы». З наўковымі дакладамі выступілі таксама студэнты Кірыенка, Працкевіч, Казека, Русак, Гурда, Аношка, Савашынскі.

У работе наўковай канферэнцыі ўдзельнічала таксама студэнт з Латвійскага юніверсітэта Гравіць. Ён унёс на аблеркаванне свой наўковы даклад «Дынаміка берагоў Балтыйскага мора», за які атрымаў на канферэнцыі каштоўны падарунак.

На традыцыі, пачатай студэнтамі БДУ

Да аснавання помніка Ільчука моцныя рукі спартсменаў кладуць кветкі. Юнакі і дзяўчата прыйшлі сюды, на плошчу, каб прыняць удзел у традыцыйнай лёгкагатлетычнай эстафеце па вуліцах Мінска, якая штогод разыгрываецца ў дзень нараджэння У. І. Леніна. Гэту славную традыцыю началі некалькі гадоў назад спартсмены нашага юніверсітэта.

Самым моцным быў састаў удзельнікаў на старце трэцяга забегу. У ім удзельнічалі студэнты ВНУ, спартсмены буйнейшых прадпрыемстваў горада. Лепшымі сярод іх аказаліся спартсмены Беларускага дзяржаўнага юніверсітэта імя У. І. Леніна.

Пралятары ўсіх краін, яднайцеся!

Беларускі УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА ЛКСМБ
І ПРАФКОМА БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАУНАГА УНІВЕРСІТЭТА імя У. І. ЛЕНИНА

№ 15 (524)

Нядзеля, 28 красавіка 1963 г. Цана 1 кап.

Год выдання XVI-ы

— Цішэй. Ідзе экзамен, — вяшана на дзвярах. На сэрыы кожнага студэнта крыху неспакойна. Штосьці прымушае сэрца біцца мацней, часцей.

Хвалявалася не менш іншых і

Клава Кудловіч. Хвалявалася «за-

служана» — гэта ж яе першая

экзаменацыйная сесія ў жыцці. А

ужо праз колькі хвілін Клава тра-

пала ў абдымкі сябровак.

— Навічок, а не падкачала, —

— з заіздрасцю гаварылі старшакур-

нікі. У Клавінай залікоўцы пад-

лявалася першая «пяцёрка».

— Добры пачатак, добры будзе і канец. — вызначалі сябровкі.

І яны не памыліліся. За пер-

шай выдатнай адзнакай з'явілася

і другая. Залікі перад гэтым так-

сама прайшли як на маслу. Так

залікоўка Клавы стала добрым

кладам «пяцёркі»...

Бясконца хвалявалася Клава,

калі здавала ўступныя экзамены

ва юніверсітэт.

— Паступлю ці не? — круцілася ў галаве. Гэта думка ні на

імгненне не давала спакою. Нарэшце, даведалася: «Паступіла!».

Дзесяткі разоў па літарах пера-

Першы і васеннаццаты Першамай

чытала сваё прозвішча ў спісу, не верачы сваім вачам.

Ва юніверсітэт, на біялагічны факультэт, Клаву прывяло вялікае жаданне, даўняя мара. Яшчэ ў школе яна рашила стаць біёлагам. Крок да мэты зроблены. Яе маці — настаўніца не можа нацешыцца са сваім дачкі, будучага біёлага. Клава таксама не можа нарадавацца.

— Мам! Праз чатыры гады я — біёлаг!

І заўсёды, прыязджаючы адве-
даць сваю маці, Клава расказвае,
як яна любіць сваю будучую пра-
фесію. А што палюбіла, дык гэта
факт. Заглянья толькі ў яе за-
лікоўку, і вы зразумееце ўсё.

Першы экзамен другой сесіі
Клава таксама вытрымала на
«выдатна».

Можна было б яшчэ шмат рас-
казваць пра Клаву Кудловіч, пра
гэту дапытлівую дзяўчыну, хоць
у яе і вельмі кароткая біографія:
школа, камсамол, першы курс
біёфака. Клава сустракае свой
першы ў БДУ і васеннаццаты ў
жыцці Першамай.

К. КАНУС.

ПАВЕДАМЛЕННЕ

Вучэбныя заняткі ва юніверсітэце пераходзяцца з 3 і 4 мая на
нядзельныя дні 28 красавіка і 5 мая г. г.

Рэктарат.

Новы набор у аспірантуру БДУ

У цяперашні час у аспірантуры ўніверсітэта займаюцца 202 аспіранты, з іх 141 з адрывам ад вытворчасці і 61 — без адрыву. 349 чалавек здаюць кандыдацкія экзамены і працујуць над дысертыямі. У ліку 202 аспірантаў — 11 спецыялістаў аспірантура БДУ рыхтуе для іншых ВНУ краіны: Якуцкага, Казахскага, Кіргізскага, Вільнюскага дзяржуніверсітэта, Гродзенскага педінстытута і інш. Дзеяць наших аспірантаў навучаюцца ў вышэйших навучальных установах Масквы, Ленінграда, Новасібірска.

У гэтых месяцах газеты апубліковалі аб'явы аб чарговым наўборы ў аспірантуру Белдзяржуніверсітэта. Сёлета ў аспірантуру БДУ будзе прынята 83 чалавекі.

Н. П. ПРАТАСЕВІЧ,
заг. аддзела аспірантуры.

з адрывам і 26 — без адрыву ад вытворчасці — усяго 109 чалавек. З іх у аспірантуру па фізічных спецыяльнасцях будзе прыніта 23 чалавекі, па матэматычных — 15, біялагічных — 19, хімічных — 17 чалавек.

Сёлета, у адразненні ад мінульых год, прыём у аспірантуру будзе праводзіцца ў два туры. І эта выкліканы тым, што выпускнікі вышэйших навучальных установу за канчваюць вучобу ў розныя тэрміны: адны — у чэрвені, другія — у снежні. Найбольш здольныя выпускнікі, якія будуть рэкамендаваны ў аспірантуру, зможуць, тады кім чынам, удзельнічаць у конкурсных экзаменах.

Н. П. ПРАТАСЕВІЧ,
заг. аддзела аспірантуры.

Апошняя універсітэцкая вясна

Характарыстыка студэнткі 5-го курса філфака Валянціны Конаш... Слова за словам, радок за радком акуратна лажыліся на паперу. І гэтыя слова, радкі расказвалі аб чалавеку, аб яго мадарльных якасцях, сяброўскіх адносінах да іншых. Працяўшы гэты аркуш з называм «Характарыстыка...», адразу уяўш, што за чалавек скаваны за словамі, і вобраз яго паўстает перад намі...

Камсорт пятага курса аддзялення беларускай мовы і літаратуры Мікалай Пашкевіч з вялікай цеплыней «характарызуе» сваіх аднакурснікаў. «Валянціна Конаш — камсамолка з 1956 года. За час навучання ва ўніверсітэце паказала сябе з дадатнага боку як у вучобе, так і ў грамадскім жыцці факультета», — піша М. Пашкевіч. Падобны змест характарыстыкі і ў іншых камсамольцаў, Валіных аднакурснікаў.

Хутка праляцілі студэнткі гады. Сённяшні студэнт заўтра будзе педагогам. Пяць гадоў назад сюды, ва ўніверсітэт, іх прывялі розныя сцежкі. Адны пасля заканчэння сярэдняй школы працаўшы ў родным калгасе, другія паступілі з характарыстыкамі прымесловых прадпрыемстваў і будоўлі, трэція прыйшли ва ўніверсітэт у салдацкай гімнасцёрцы.

Вось, напрыклад, Аляксандр Цалко. Яму не адразу давялося са школьнай парты перасесці ў студэнтку аўдыторію. Пасля дзесяцігодкі ён некаторы час працаўшы, потым ахоўваў мірную працу савецкіх грамадзян, служыў на моры. Пасля демабілізацыі з радоў Савецкай Арміі паступілі ў БДУ Аркадзь Круцько, Мікола Пашкевіч і іншыя.

Філіка Левая і Таіса Казловіч прыйшли ва ўніверсітэт з калгасных палеткай.

Да ўніверсітэта яны былі юнакамі і дзяячатаў з працоўнымі стажамі і жыццёвымі в опыта, а цяпер яны ўзброены самай магутнай у свеце зброяй — ведамі. Найбыльш здольныя выпускнікі, якія будуть рэкамендаваны ў аспірантуру, зможуць, тады кім чынам, удзельнічаць у конкурсе экзаменаў?

Атрымліваючы дыплом, кожны выпускнік звычайна «праглядае» свае пяць студэнцікі гадоў: ці не ўпусціў ён чаго, ці ўсё ўзяў, ці гатоў супстрэць праўкерку жыццём.

Смела глядзішь уперад В. Рагойша, Л. Акаловіч, В. Краснай. Аднакурснікі ведаюць іх не толькі як студэнтаў-выдатнікаў, якія атрымліваюць стыпендыю імя Янкі Купалы. Ніводнае пасяджэнне студэнткага навуковага гуртка не абыходзіцца без іх удзелу. Не раз выступаў Вячаслаў Рагойша з дакладамі на агульнауніверсітэцкіх сходах, навуковых канферэнцыях, не раз яго слова гучала з кафедр ўніверсітэтаў краіны. Вось і цяпер Вячаслаў Рагойша і Леанід Акаловіч прымаюць удзел у навуковай канферэнцыі студэнтаў Ужгародскага ўніверсітэта.

В. Рагойша распрацаўшы тему «Якуб Колас — перакладчык». Работа мае вялікае навуковае значэнне і апублікавана ў часопісе «Беларусь».

Так, апошнюю ўніверсітэцкую вясну святкуюць пяцікурснікі. Хутка яны абароняць дыпломныя і — бывай ўніверсітэт! Наперадзе ў іх новыя і шырокія далягліды. Жадаем вам, пяцікурснікі, весела адсвяткаваць вашу пятую ўніверсітэцкую вясну, жадаем вам творчай, плёнай працы на педагогічнай ніве.

І. КАПЫЛОВІЧ.

Вершы Алега Лойкі

ЗДОРАВА ГЭТА!

Па-мойму, здорава гэта —
Прачнушца праста між лета,
Між налібоцкіх соснаў,
Нібы травінка, росны,
Нібытка кветка, любы
Сонцу, сабе самому,
Сілай мерцацца з дубам,
З падчэпленым вудай сомам;
Прачнушца і ведаць: устанеш,
Ніде ў шляху не прыстанеш,
Дарогі табе адкрыты,
Свае выбірай арбіты:
Будзь спадарожнікам сонцу,
Што ў хвялях увесь дзень нырае,
Будзь спадарожнікам соснам —
Красе налібоцкага краю,
І выплыў раптам у вёску
І учый пад вёслau успескі,
Што зноў над табой, над пушчай
Ракеты аж дзве запушчаны!
Няхай і не ты, хто іншы
Арбітамі неба вышыў,
Ды ўсё-такі здорава гэта —

Прачнушца проста між лета,
З пад соснаў, з над ціхіх плёсаў
Адчуць, што вось ён, — космас,
І з радасцю кіпчуаю,
З неўтайманым вяселлем
Ехай з мятэчка Любча
У яшчэ больш прывабны Усююбі...

**Белавежская
пушча**

Вечнасць спачыла на кронах,
На бураломе скарэлым.
У прыцемку шыза-зялёнім —
Сонейка доўгія стрэлы.

Дрэвы — нязмоўчая сага,
Кожнае ў пару ахватаў,
Кожнае поўна павагі,
Нібы сышліся на свята.

Спей іх але́нь чуйны чуе,
Зубр, што ў загоне начуе,
Воўк з немым вокам агністым,
Вепр у лагчыне багністай,

Слухаў і я б яго, слухаў,
З пушчаю зліўшыся духам, —
Можа чутно ў гэтым гудзе
Усё, што было, ёсць і будзе?..


Слухаў бы спеу соснаў мілыҳ...
Толькі — признацца я мушу —
Сэрца мне штосьці таміла..
Вечнасці мо раўнадуша,

Тое, з якім дуб адвечны
Рос над канайочым турам,
Тое, з каторым бяспечна
Вечер зурам пеў хаўтуры?..

Каб жа не гэтая драма
Соннага раўнадуша,
Самай найлепшай паэмай
Ты была б, сага пушчи!..

* * *

ЦІХІ ВЕТРЫК.
Фотаэцюд студэнта 4 курса хімічнага факультэта Яўгена КАРПІНЧЫКА.



Фізкультура і СПОРТ

СПАБОРНІЦТВЫ БАСКЕТБАЛІСГАУ ВНУ

Мяч узятае над кальцом. Свісток. Два ачкі. Колькі такіх мангаў можа прыпомніць кожны, хто быве ў спортзале!

Пяць дзён праходзіць матч мадарльных баскетбольных каманд вышэйших навучальных установу за канчваюць рэспублікі. Як жа выступілі нашы спартсмены?

У першай жа ігры з камандай

БПІ нашы юнакі з мінімальнай перавагай у 1 ачку перамаглі. Дзяячата не захадзілі адсташі ад іх перайграі каманду Мінскага педінстытута.

Другі дзень прынес няўдачу. Мы прайграі абездзвум камандам ІФК. Асабліва упартая барацьба была ў сустэрэч жаночых каманд, прэтэндзітата на першасе месца. Усё ж мадарльшай аказалася каманда інстытута фізкультуры.

Трэці дзень зноў абрадаваў перамагамі: юнакі перамаглі каманду Гродзенскага сельгасін-ститута, дзяячата — каманду Гродзенскага педінстытута.

У панядзелак пачаліся фінальныя ігры. Абездзвум каманды БДУ змагаліся за 1—4 месцы. Мужчынскі каманды прайграла на апошніх секундах з ачкі баскетбалістам Гомельскага педінстытута. Галоўная прычына гэтага — дрэнная абарона.

Дзяячата выйшли з дрэнным настроем на пляцоўку. Уплыў зрабіла паражэнне рабят. У пачатку другога перыяду лік у каманды баскетбалістак Мінскага медінстытута. Але, нарошце, здалася то, чаго чакалі нашы балельшчыкі. Лік спачатку выраўняўся, а потым павялічыўся ў нашу карысць. Перамаглі студэнткі БДУ на першаку ў 9 ачку.

У апошні дзень, нашы юнакі прайграі камандзе БІМСГ і занілі ўсю толькі 4 месцы, хоць прэтэндавалі яны на 2 месцы. Дзяячата выканалі сваю праграму: яны перамаглі сваіх суперніц з інстытута народнай гаспадаркі і занілі 2 месцы. На першасе месцы ў мужчын і жаночын выйшли каманды ІФК.

Я. СМАЛЕНСКАЯ.

ЁСЦЬ РЭКОРД РЕСПУБЛІКІ

У Вільнюсе на матцы плыўцу Літвы, Латвіі, Арменіі і Беларусі студэнт 4 курса хімфака БДУ Уладзімір Бандарэнка ў заплыве на 200 метраў на спіне ўстановіў новы рэкорд рэспублікі — 2 мінuty 23,4 секунды. Гэта на 1,6 секунды вышэй нарматыву майстра спорту. У. Бандарэнка перамог таксама ў заплыве на 100 метраў на спіне — 1.06,7.



ШЧАСЦЯ ВАМ!

Весела грымела музыка, кружыліся пары. Потым зноў усе сабраліся за стол...

— Горка, горка, — кръчалі гости. Некаторыя не згаджаліся і цвярдзілі сваё «Салодка!».

Анатоль Балесны і яго аднакурсніца Ала Вінар — студэнты 3 курса біялагічнага факультэта. У іх 21 красавіца быў адзін з самых шчаслівых дзён жыцця. На ўсё жыццё ім запомніцца гэты дзень, дзень камсамольскага вяселля.

— З вялікім святам вас, Ала і Анатоль! Будзьце шчаслівія на ўсё жыццё, — сказаў Леанід Сушкевіч, іх сябра. Малады віншаваў і выкладчык Ларыса Федараўна Смірнова, Ольга Іванаўна Калешка, студэнты Шатаў, Прахарэна.

— Шчасця вам, Ала і Анатоль!

Ніна НІКАНОВІЧ,
Соф'я ПАУЛЮКОВІЧ.

студэнткі 3 курса біяфака.

Цікава ведаць

Верабіі паявіліся ў ЗША толькі прыкладна 100 гадоў назад. Іх спецыяльна завезлі з Англіі для барацьбы з вусенямі.

1792 не заўсёды бывае лічбай. Сям'я з Кулам'ерэ (Францыя) насыла прозвішча «1792». Чатыры сыны мелі такія імёны: Студзень 1792, Люты 1792, Сакавік 1792, Красавік 1792.

Самы стары чалавек свету — ганднік, які захаваўся да нашых дзён, быў зроблены ў 1386 годзе і ўстановлены на кафедральным саборы ў г. Салсберы (Англія). У 1956 годзе гэты ганднік быў адрамантаваны і пушчаны ў ход.

У 1147 годзе пана Яўгеній III наследаў Парыж. Яго прыезд суўпаў з пятніцай — посмім днём. Каб насељніцтва магло адсвяткаць яго прыезд, Яўгеній III загадаў лічыць пятніцу чацверам.

Неапалітанец Арапін мог прачытаць напамін 15350 вершаша Данцэ. Э. Гаон, прачытаўши книгу адзін раз, запамінаў яе назафеды: ён мог прачытаць па памяці любы фрэвак з 2500 тамоў. Пярэдскі цар Кір ведаў па імёнах усіх салдат сваёй арміі, а Фемісток — кожнага з 20 тысяч жыхароў Афін.

Адказ на задачу,
якая змешчана ў № 12.

$$\begin{array}{r} 486 - 136 = 350 \\ : + \quad - \\ 6 \times 19 = 114 \\ 81 + 155 = 236 \\ \hline \end{array}$$